

## Практычныя заняткі № 1.

### Прыёмы пераадолення псіхалагічнай інерцыі.

Адзін з эфектыўных прыёмаў пераадолення псіхалагічнай інерцыі – рашэнне спецыяльных задач.

Задача 1. Гандляру прывезлі 100 канвертаў. Каб адлічыць 10 канвертаў ён траціць 5 секунд. За які час ён адлічыць 30, 50, 70, 90 канвертаў?

Задача 2. Знайсці суму усіх лічбаў ад 1 да 100.

Задача 3. Раставіць лічбы ад 1 да 7 каб сума па кожнай акружнасці і прамой раўнялася 12.

Задача 4. На шалі вагаў паставілі 2 вядры да краёў напоўненыя вадой. У адно з іх паклалі драўляны брусок. Якое вядро пераважыць?

Задача 5. Ці рухаецца паветра ў аўтамабільнай шыне? Калі рухаецца, то ў які бок?

Задача 6. Перакласці адну запалку, каб левая і правая частка былі роўныя.

а) I=VII

б) II=I



в) XXII/VIII=II

Задача 7. З шасці запалак скласці 4 раўнабаковых трохвугольнікі.

Задача 8. З трынаццаці запалак скласці метр.

Задача 9. Чатыры пункты злучыць трэма прамымі адрэзкамі.

Задача 10. Па трох аднолькавых праекцыях начарціць аксанаметрыю.



Задача 11. Прадоўжыце запіс літараў

*А, Д, Т, Ч, П, Ш, С, ...*